

Important Bird Area: Hronava



© С. Левый

Code: BY027

Central coordinates: 53° 34' N 31° 24' E

Location: Magilyouskaya voblast: Cherykau region

Area: 763 ha

IBA Criteria: A1

National conservation status: не мае

International conservation status: ТВП міжнародна значнасці

Site description:

Тэрыторыя знаходзіцца ў пойме р. Сож. Паўночная частка – поймавыя лугі пераважна адчыненыя з невялікімі курцінамі хмызнякоў і верб. Тэрыторыя мае ўзвышаныя ўчасткі, якія чаргуюцца з паніжэннямі, часта залітымі вадой. Луг па левабярэжжы актыўна выкарыстоўваецца для выпаса кароў.

Левы бераг ракі ў межах тэрыторыі абрываісты вышынёй 1,5 - 4 метра, на невялікім участку пакрыты хваёвым лесам, правы бераг - спадзісты, парослы вярбой.

Участак лесу ў межах ТВП плошчай 320 га. Пераважаюць саснякі, ў тым ліку стараўзрасныя, чаргуюцца з высечкамі і маладнякамі. У першым квартале

Вепрынскага лясніцтва Чэрыкаўскага лясгаса на плошчы 15 га знаходзіцца Рэспубліканскі батанічны помнік прыроды «Вепрынская дубрава». Дубрава ялова-кіслічная, узростам больш за 200 гадоў.

Насупраць ТВП на правым беразе знаходзіцца г. Чэрыкаў.

Тэрыторыя ТВП выкарыстоўваецца для выпаса кароў, лесагаспадарчай дзейнасці, рыбнай лоўлі і адпачынку.

Habitats:

Разнатраўныя поймавыя лугі – 58%, саснова-дубовы лес па сухадолу – 42%.

Birds:

Арнітафаўна ТВПдаследавана недастаткова. Поўны відавы склад птушак не вядомы.

На тэрыторыі ТВП Гронава знаходзіцца самая вялікая ў Беларусі гнездавая групоўка сіваграка *Coracias garrulus*, вядомая на сёняшні дзень. У старавазрастным сасняку апошнія гады адзначаецца 8-10 пар. У пойме Сажы знаходзіцца даволі вялікі дупеліны ток – больш за 20 самцоў.

Other animal groups:

даследванні на праводзілісь.

Populations of IBA trigger species:

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends	IBA criteria
Bittern <i>Botaurus stellaris</i>	B	1 males only	2012	Good		
White stork <i>Ciconia ciconia</i>	N	+	2012	Poor		
Corncrake <i>Crex crex</i>	B	20-25 males only	2012	Medium		

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends	IBA criteria
Ruff <i>Philomachus pugnax</i>	P	+	2012	Poor		
Great snipe <i>Gallinago media</i>	B	26-28 males only	2008	Good	↔	A1
Kingfisher <i>Alcedo atthis</i>	B	3 breeding pairs	2009	Good		
Roller <i>Coracias garrulus</i>	B	8-10 breeding pairs	2009-2010	Good	↔	A1
Hobby <i>Falco subbuteo</i>	B	1 breeding pairs	2009	Good		

Other biodiversity:

не адзначана.

Threats:

Высечка старых дрэваў.

Зарастанне адкрытых біятопаў хмызнякамі.

Recommendations for the conservation:

Забараніць высечку старых дрэваў.

Праводзіць мерапрыемствы па прадухіленню зарастання паплавоў хмызнякамі.

Стварыць біялагічны заказнік мясцовага значэння.

References:

Тарантовіч М.В., Монгін Э.

Authors : Тарантовіч М.В., Монгін Э.

* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае

использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org